

Вячаслаў Швед

**ТУРЫСТЫЧНЫ МАРШРУТ
«ПА СЛЯДАХ АРМII ВКЛ 1812 Г.»**

У сваіх стратэгічных планах вайны з Расійскай імперыяй Напалеон Банапарт разлічваў на ваенную дапамогу Герцагства Варшаўскага і Літвы. Нездарма апошняя зымала значнае месца ў так званай «польскай карце» французскага імператара. Пачаўшы, як абвяшчаў яго загад па армii, «другую польскую вайну», Напалеон 1 ліпеня 1812 г. загадаў стварыць Вялікае княства Літоўскае. Беларуска-літоўскія магнаты і шляхта арганізавалі ў чатырох дэпартаментах (былых Віленскай, Гродзенскай, Мінскай губернях і Беластоцкай вобласці) мясцовыя органы ўлады і ўрад пад назваю Камісія Часовага ўрада (далей - КЧУ) ВКЛ. Менавіта ёй загадам ад 5 ліпеня Напалеон — пратэктар (апякун) адраджанай беларуска-літоўскай дзяржавы, даручаў арганізацыю за свой кошт пяці пяхотных і чатырох кавалерыйскіх палкоў.

Фарміраваннем беларуска-літоўскай армii займаўся Ваенны камітэт КЧУ ВКЛ. Ён складаўся з наступных асоб: старшыня — спачатку князь Аляксандр Сапега, а пасля яго смерці — былы касцюшкавец генерал Стэфан Грабоўскі; сябры — былы дывізіённы генерал касцюшкавскага паўстання князь Рамуальд Гедройц, былы палкоўнік польскай гвардыі Ігнаці Тышкевіч, брыгадны генерал Юзэф Касакоўскі (правёў усю кампанію побач з Напалеонам у якасці яго ад'ютанта), вядомы мецэнат мастацтва, а цяпер камандзір 18-га палка пяхоты палкоўнік граф Аляксандр Хадкевіч, князь Павел Сапега (у Вільню не прыехаў), палкоўнік віленскіх жандараў Антоні Храпавіцкі, маршалак Лапа (замест яго пазней быў прызначаны Кароль Любецкі), былы абозны Аляксандр Пацэй, генерал

Ю. Несялоўскі, былы лоўчы літоўскі Юзэф Касакоўскі, камендант віленскай гвардыі палкоўнік Юзэф Касельскі [16, с. 158-159].

25 ліпеня Ваенны камітэт прыняў паснанову аб наборы з 5 па 30 жніўня 1812 г. (позней гэты тэрмін быў працягнуты спачатку да 15 верасня, потым да 10 кастрычніка) на шасцігадовую службу ў пяхоте 10 тыс. кантаністаў (рэакрутаў) з мужчын 17-34 гадоў. Кожны з іх за кошт уладальніка павінен быў мець вopратку з мясцовага сукна шэрага або цёмнага коляру, плацяная нагавіцы, бялізну, 2 кашулі, фуражку, 2 пары ботаў, правіянт на 15 дзён і наяўныя грошы ў суме 28 руб.[16, с. 164,165; 9, с. 23].

Паснановай прадпісвалася сабраць у Віленскім дэпартаменце 3000 чал., у Гродзенскім — 2500 чал., у Мінскім — 3000 чал., у Беластокскім — 1500 чал. Бралі 1 кантаніст са 119 мужскіх душ, а дзе не было адпаведнай колькасці душ, дазвалялася ўнесці грашыма (за аднаго кантаніста 1 тыс. злотых). Яўрэі, караімы і іншыя, хто не падлягаў рэакрутству, плацілі па 2 тыс. злотых за аднаго кантаніста [1, с. 33; 3, с. 6; 16, с. 165]. Набор праходзіў марудна, найбольш паспяхова справа ішла ў Гродзенскім дэпартаменце — тут сабралі 2495 кантаністаў, а ў Мінскім былі выпадкі ўцёкаў дадому. У жыцці былі розныя сітуацыі. Навагрудзец Керсноўскі ўспамінаў, што, калі з 15 кантаністаў, прыведзеных радцам Калпеніцы, аднаго ваенна-цывільная камісія не прыняла, дык ён плакаў [18, с. 154; 8, с. 29].

Адзначым, што і браць кантаністаў асабліва не было з каго, бо апошнія гады рускі ўрад праводзіў рэакруткія наборы па два разы на год. Засталіся фізічна слабыя, ды хворыя. Трэба ўлічваць і той факт, што шляхта перш за ўсё дбала пра свае інтэрэсы і ў беларуска-літоўскае войска спрабавала адпраўляць так, як і ў рускае, найгоршых сялян, злачынцаў, лянівых, фізічна слабых, дызерціраў з рускай або польскай арміяй [16, с. 167-168; 14, с. 23].

У большасці сяляне ішлі ў армію пад прымусам, бо ні Напалеон, ні новая беларуска-літоўская ўлада нічога не зрабілі для паліпшэння іх становішча, а толькі абяцалі зрабіць гэта ў будучыні. Шляхта, якая ішла галоўным чынам ў кавалерью, таксама засталася не з найлепшых, бо, тыя, хто ірваваўся ў бой, даўно паціху збеглі праз Нёман у Герцагства (Княства) Варшаўскае. Напрыклад восьмы полк уланаў князя Дамініка Радзівіла складаўся ў асноўным з занёманскіх уцекачоў. Хапала іх і ў іншых палках княства.

Пяхотны полк па штаце меў 2487 чал. і складаўся з 3 батальёнаў па 6 рот у кожным. Нумарацыю беларуска-літоўскі палкі атрымалі

чарговую пасля апошніх нумароў палкоў Княства Варшаўскага. Пехацінцы былі абмундзіраваны па польскім ўзоры: у сінюю куртку з каўнерам сіняга коляру, абрамлённым чырвоным, з чырвонымі аблагамі, белымі лацканамі і адваротамі, абрамлёных чырвоным, белыя клапаны аблагаў, жоўтыя гузікі. Нагавіцы, белыя летам і сінія зімой, апраналіся паверху гетраў. На блясе ківера або канфедэраткі была выява «Пагоні», часам разам з «Белым Арлом» [5, с. 17].

13 жніўня 1812 г. паявілася пастанова Ваеннага камітэта аб наборы чатырох тысяч чалавек на шасцігадовую службу ў кавалерыі. Віленскі дэпартамент павінен быў паставіць 1327 чал., Гродзенскі — 996 чал., Мінскі — 1307 чал., Беластоцкі — 370 чал. У тэрмін з 15 па 25 жніўня (потым ён быў працягнуты да 10 кастрычніка) з кожных 75 сельскіх і гарадскіх дымоў паставляўся адзін вершнік ва ўзросце ад 18 да 36 гадоў з канём. Акрамя таго збираліся грошы на ўзбраенне — з 50 дымоў 486 злотых 15 грошаў. Хто не мог даставіць каня, той павінен быў заплаціць 500 злотых, малыя пасэсіі, дзе не было адпаведнай колькасці дымоў, плацілі па 1000 злотых за аднаго кантаніста [5, с. 7; 16, с. 166; 9, с. 23].

Каб вырашыць фінансавыя праблемы, афіцэрскія пасады ў пяхоце і кавалерыі прадаваліся. Так, патэнт падпаручніка каштаваў 200 дукатаў, паручніка — 400 дукатаў, капитана — 900-1000 дукатаў. Падафіцэры часам дасылаліся з польскай арміі [3, с. 6; 16, с. 162]. У гэтым адлюстравалася пануючае палітычнае становішча шляхты. Фарміраванне афіцэрскага корпуса, такім чынам, прывяло да складання недасведчанага ў вайсковых спраўах кола камандзіраў, якія нарабілі не адну памылку ў арганізацыі і дзейнасці беларуска-літоўскага войска.

Полк уланаў па штаце павінен быў мець 823 чалавека і складацца з чатырох эскадранаў, па 2 роты ў кожным. Уланы былі апрануты ў сінія нагавіцы і такую ж куртку з жоўтымі гузікамі, мелі белы пас і чорнага колеру канфедэратку з белаю бляхаю, на якой была выява «Пагоні». Какарда і плюмаж — белага колеру. Канты на штанах, аблага і выпушка лацканай — чырвона-малінавыя або аранжавыя [5, с. 18].

24 жніўня Ваенны камітэт вырашыў арганізаваць шэсць егерскіх (стралецкіх) батальёнаў з 2/3 гаёвых, стральцоў, палясоў-шчыкаў, па шэсць рот у кожным. Даследчык І. Ю. Кудрашоў лічыць, што, па сутнасці, егерскія батальёны ўяўлялі сабой лёгкую

ірэгулярную пяхоту. Абмундзіраваны яны былі ў зялёную сермягяу з зялёным каўнерам і адваротамі, суконныя нагавіцы, скуранныя боты і шапку. Узбраенне складалася з сякеры і ружжа. Егеры атрымоўвалі харчовы рацыён і штодзённую аплату ў памеры 10 грошаў. У верасні егерскія батальёны вырашылі ўключыць у рэгулярную армію, але ў лістападзе пастанавілі стварыць з іх два егерскіх палка па 3 батальёны. Паспелі арганізація толькі адзін на базе першага і другога батальёнаў пад агульным кіраўніцтвам Касакоўскага (Мінск) [16, с. 8–9].

1 ліпеня 1812 г. Камісія Часовага ўраду абвясціла аб стварэнні Народнай гвардыі ў дэпартаменцкіх цэнтрах і ў населеных пунктах, якія маюць магдэбургскія права (Ашмяны, Бабруйск, Барысаў, Бельск, Брэст, Ваўкавыск, Вілейка, Дзісна, Драгічын, Ігумен, Камянец-Літоўскі, Кобрын, Ліда, Мазыр, Мінск, Навагрудак, Нясвіж, Пружаны, Сакулка, Слонім, Слуцк). Служба ў Народнай гвардыі была абавязкоўваю для ўсіх мужчын ва ўзросце ад 20 да 50 гадоў, валодаўшых нерухомасцю і запісаных у гарадскую книгу. Гвардзейцы жылі ў сваіх дамах, а ў нядзелю збіраліся на вайсковыя вучэнні, якія праводзілі польскія афіцэры [16, с. 175–176; 5, с. 10–11; 12, с. 30; 3, с. 6]. Народная гвардия прызначалася для аховы мяжы ВКЛ, падтрымкі парадку ў гарадах, аховы грамадзской і прыватнай маёmacі, а таксама важных ваенныx аб'ектаў.

Па загаду Напалеона ад 24 жніўня па 500 літоўскіх кантаністай папоўнілі 129-ы лінейны і 2-і Ілірыйскі палкі. Асабіста для Напалеона была створана Ганаровая гвардия з 20 маладых нашчадкаў знакамітых родоў ВКЛ на чале з Гаўрылам Агінскім. Яна суправаждала імператара на яго шляху да Масквы [5, с. 4, 9]. Асобныя магнаты ВКЛ стваралі палкі за свой кошт. Мікалай Абрамовіч — гусарскі, Любашскі — конных стральцоў.

Агульная колькасць беларуска-літоўскага войска ВКЛ падаецца рознымі даследчыкамі па-рознаму: ад 19 да 23 тыс. чалавек. Так, Ю. Івашкевіч лічыць, што войска мела разам з жандарамі і Народнай гвардыяй каля 19 тыс. чалавек. Такую ж колькасць прыводзіць В. Піліпчык. А. Ружанец і В. Галубовіч называюць 20 тыс. чалавек агульной колькасці пяхотных і ўланскіх палкоў і шасці егерскіх батальёнаў. Такую ж лічбу даюць у сваім артыкуле С. Таляронак і А. Блінец, але ўключаюць у яе, акрамя пералічаных, яшчэ Народную гвардию, жандармерию і конна-артылерыйскую роту. К. Тарасаў дае самую вялікую лічбу па ўсіх створаных беларуска-літоўскіх пал-

ках – 23 тыс. чалавек [10, с. 14–15; 8, с. 29; 16, с. 18; 13, с. 239]. На наш погляд, бліжэй да сапраўднай будзе лічба, якую падае польскі даследчык Ю. Івашкевіч, бо ён працаваў над архіўнымі матэрыяламі, якія захаваліся да Першай сусветнай вайны.

На адміністрацыйнай лініі беларуска-літоўская армія падпрадкоўвалася Ваеннаму камітэту Камісіі Часовага ўраду ВКЛ (за выключэннем палка Я. Канопкі). Па ваеннай лініі — сваім штабе, які быў складзены з прызначаных у канцы жніўня Напалеонам наступных асоб: князь Рамуальд Гедройц — дывізіённы генерал, генерал-інспектор; граф Ксаверы Несялоўскі — брыгадны генерал, інспектор пяхоты; Юзэф Ваўжэцкі — генерал, інспектор кавалерыі; Леанард Казлоўскі — маёр, шэф штабу Р. Гедройца; Антоні Кіркор — шэф батальёна пры штабе генерал-губернатара графа Гогендорпа; Ежы Белапятровіч-капітан, ад ютант Гедройца; Альберт Ласкарыйс — шэф эскадрона, ад ютант Гедройца; Антоні Гандзюлевіч — капітан, ад'ютант генерала Несялоўскага; граф Станіслаў Плятар — ад'ютант генерала Ваўжэцкага; Нестар — падпаручнік пры штабе генерал-губернатара Гогендорпа. Штаб арміі ВКЛ быў звязаны непасрэдна з Галоўным штабам «Вялікай Арміі» [16, с. 181–182; 11, с. 29; 5, с. 6].

6 красавіка 1814 г. Напалеон адрокся ад прастола на карысць свайго сына. Дзевятынаццаты пункт гэтага дакумента абвяшчаў, што польскія войскі, якія былі на службе Францыі, могуць вярнуцца на радзіму са зброяй і пад сваімі сцягамі, а афіцэры і салдаты захаваюць свае чыны і заробкі, якія ім належалі. Але гэтае ўжо не залежала ад Напалеона, а як напісаў слушна гісторык Ф. Скарбек, ад «новага пана палякаў», Аляксандра I. 17 красавіка 1814 г. у французскім горадзе Сен-Дэні ён разам з вялікім князем Канстанцінам Паўлавічам прымай парад польскага корпусу, у складзе якога былі рэшткі 20-га ўланскага палка, конна-егерскага батальёна, конна-артыљэрыйскай роты беларуска-літоўскага войска. Было вырашана, што яны складуць армію новай Польшчы — Каралеўства (Царства) Польскага. Гэтае і было зроблена пасля Парыжскага міру 1815 г. 29 верасня польскія войскі ганарова ўвайшлі ў Варшаву. 17-ы і 19-ы ўланскія палкі далучыліся да іх трохі пазней. У 1818 г. закончыўся тэрмін службы і апошнія вайскоўцы ВКЛ вярнуліся дадому [6, с. 35; 20, с. 135].

Мы прапаноўваем шэраг турыстычных маршрутаў, якія можна ажыццяўіць па Беларусі, а таксама ўключыць тэрыторыі блізкага замежжа, якія складалі ў той час ВКЛ і за якую салдаты апошнія

арміі ВКЛ пралівалі кроў.

ГРОДНА. 24 жніўня Ваенны камітэт вырашыў арганізацыю шэсць егерскіх (стралецкіх) батальёнаў з 2/3 гаёвых, стральцоў, палісаўшчыкаў, па шэсць рот у кожным. У Гродзенскім дэпартаменце на стадыі фарміравання знаходзіўся чацвёрты егерскі (стралецкі) батальён (140 чалавек) на чале з маёрам Курчэўскім. 1 ліпеня 1812 г. КЧУ ВКЛ абвясціла аб стварэнні Народнай гвардыі. У Гродне яна налічвала дзьве роты агульной колькасцю ў 290 чал. (па Галубовічу і Івашкевічу — 119 чал.) на чале з Шастакоўскім [6, с. 33; 12, с. 27; 16, с. 171, 175–176; 3, с. 6].

З Гродна едзем па аўтамабільнай дарозе да Скідзеля, а потым — па дарозе Р41 да Слоніма.

СЛОНИМ. Тут фармаваўся 20-ы пяхотны полк (камандзір барон Адам Бішпінг) з кантаністаў Ваўкавыскага, Гродзенскага, Лідскага, Навагрудскага, Пінскага, Пружанскага, Слонімскага дыstryктаў. Пазней полк далучыўся да 9-га польскага ўланскага палка пры 10-м кавалерыйскім корпусе Макданальда ў Гданьску. Адначасова са стварэннем уланскіх палкоў Напалеон даручыў камандзіру польскага 1-га гвардзейскага ўланскага палка генералу графу Красінскому прыняць да сябе тысячу шляхціцаў — дабраахвотнікаў. Але на яго взвознне адклікнулася толькі 33 чалавека, таму было вырашана сформіраваць у Варшаве асобны 3-і гвардзейскі лёгкаконны полк на чале з Янам Канопка. Апошні атрымаў чын брыгаднага генерала і тытул барона, 400 тысяч франкаў на арганізацыю палка, польскіх і французскіх афіцэрэй у дапамогу. Полк Канопкі павінен быў складацца з 5 эскадранаў, па дзве роты ў кожным і налічваць 1280 чалавек (мужчын ад 18 да 40 гадоў), але сабрана было толькі чатыры эскадроны. Яны былі далучаны да імператарскай Маладой Гвардыі. Кадры палка стварылі студэнты Віленскага юніверсітэта, моладзь знатных родаў: Валовічаў, Ромераў, Рэнув, Плятараў, Памарнацкіх, Хлевінскіх, Пузняяў і іншых [1, с. 34; 3, с. 6; 5, с. 5; 12, с. 27; 16, с. 161, 162, 173, 368].

Абмундзіраванне вершнікаў 3-га лёгкаконнага палка было падобна да ўніформы польскага 1-га гвардзейскага ўланскага палка: яны мелі сінія курткі з малінавым каўнерам, белымі лацканамі і аблагам, малінавай выпушкай уздоўж рукава і такога ж колеру адвароты. Сінія нагавіцы мелі падвойны малінавы кант. На сінім конскім чапраку з малінавым кантам і белай выпушкай быў вышыты імператарскі арол або літара N. Флюгер дзіды быў малінавы над

белым. Шапка-канфедэрата з малінавым верхам, белым кантам, сіне-чырвона-белая какарда з белым малтыйскім крыжам, бляха з срэбным цэнтрам, дзе знаходзілася латунная літара N з жоўтымі праменямі [5, с. 18].

Лёсам было наканавана Яну Канопцы прайграць бітву 20 кастрычніка 1812 г. у сваім родным горадзе Слоніме. Генерал-маёр Е.І. Чапліц перамог кепска ўзброеных і маланавучаных літвінаў, захапіў у палон іх камандзіра і 14 афіцэраў. Полк страціў 231 чала-века (па другіх дадзеных — 253 чал.), а рэшткі збеглі ў Навагрудак і Вільню, дзе далучыліся да французаў. У рукі расійцаў трапіла пал-кавая каса, дзе было 50 626 злотых [7, с. 67–73; 16, с. 287]. Рэшткі пал-ка Я.Канопкі дайшлі на захад і загадам ад З красавіка 1813 г. былі расфарміраваны і ў ліпені далучаны ў якасці 7-га эскадрана да 1-га гвардзейскага палка.

Да палка Канопкі ў якасці разведчыкаў далучылі татарскі эска-дрон. Створаны ён быў наступным чынам. Капітан Мустафа Мірза Ахматовіч звярнуўся да маршалка Генеральнай канфедэрацыі Кня-ства Варшаўскага і ВКЛ з прапановай стварыць з літоўскіх татар за свае гроши конны полк. Генерал-губернатар Літвы Гогендорп дазволіў, і тады Ахматовіч апублікаваў некалькі адозваў «Да На-роду Татарскага», разаслаў афіцэраў збіраць добраахвотнікаў па Навагрудскім, Мінскім, Ашмянскім, Лідскім, Ковенскім дыstryктах. Адозву «Да літоўскіх татар» выдаў таксама Ваенны камітэт. Значную ролю ў арганізацыі эскадрана адыгралі два ротмістры каралеўскіх войск Іахім Мурза Карыцкі і Самуэль Улан [16, с. 174]. Татарскія воіны былі апрануты ў цёмна-зялёную кашулю з чырвоным каўнерам і аблагамі, разшытую жоўтым галуном; такога ж колеру пагонамі; куртка чырвоная, абытая жоўтым галуном; нагавіцы цёмна-зялё-ныя з чырвонымі лампасамі. Чорны ківер з латуннаю бляхаю ў вы-глядзе шасці- або пяцікантовай зоркі і паўмесяца. Флюгер на дзідзе — чырвоны над белым або цёмна-зялённы [5, с. 19]. Ад татарскага эскадрана Ахматовіча пасля бітвы пад Слонімам і абароны Вільні за-сталася толькі рота (3 афіцэры і 15 шэрагоўцаў), якая ў 1813 г. да-лучылася ў якасці 15-й роты да 1-га гвардзейскага ўланскага пал-ка і ваявала на тэрыторыі Германіі (бай пад Люцэнам, Баўцэнам, Дрэздэнам, Альтэнбургам, Веймарам, Ганаў). Загадам ад 21 снеж-ня 1813 г. рота Ахматовіча ўвайшла ў склад 3-га палка гвардзейскіх разведчыкаў і прыняла ўдзел у кампаніі 1814 г. у Францыі.

У Слоніме была арганізавана і Народная гвардыя, якая

налічвала 54 гвардзейцы.

Са Слоніма ўдзем дарогай Р99 да Лясковіца праць Баранавічы.

НЯСВІЖ. Тут ішло фармаване 18-га ўланскага палка (камандзір Юзэф Ваўжэцкі, потым граф Кароль Пшэздзецкі) з кантаністай Бабруйскага, Барысаўскага, Вілейскага, Дзісенскага, Ігуменскага, Мазырскага, Мінскага, Рэчыцкага, Слуцкага дыstryктаў [16, с. 368; 17, с. 17–18]. У Нясвіжы Народная гвардыя налічвала некалькі дзесяткай чалавек [16, с. 175–176; 5, с. 11; 3, с. 6]. Князь Дамінік Геранім Радзівіл, ураджэнец і ўласнік Нясвіжа, за свой кошт арганізаваў у 1811 г. 8-ы ўланскі полк і стаў яго камандзірам у чыне палкоўніка. Удзельнічаў у паходзе напалеонаўскай арміі на Расію, адыйшоў з ёю на захад і ваяваў у кампаніі 1813 г. 30 кастрычніка быў смяротна паранены ў бітве пад Ганаў. У сувязі з адмоваю ад царскай амністыі яго маёнткі былі секвестраваны, а затым перададзены прускаму падданому кн. Антонію Генрыху Радзівілу [15, с. 2].

Далей маршрут ідзе па дарозе Р11 да Стайбцоў і затым па аўтамабільнай дарозе Р1 да Дзяржынска, былога Койданава (да 1932 г.).

ДЗЯРЖЫНСК. 15 кастрычніка пад Койданавам атрад беларуска-літоўскага войска на чале з генералам Касецкім пацярпей паражэнне ад рускага авангарда. У выніку за два дні (12 кастрычніка адбыўся бой пад Свержнем) было страчана палоннымі да 2000 чал., і атрад фактычна перастаў існуваць (у яго складзе быў 22-гі пяхотны полк) [16, с. 295; 12, с. 30].

Праз Мінск накіроўваємся па Р28 да Маладзечна і далей па Р106 да Смаргоні.

МІНСК. Тут фармаваўся 22-гі пяхотны полк (граф Станіслаў Чапскі) з кантаністай Бабруйскага, Барысаўскага, Дзісенскага, Ігуменскага, Мазырскага, Мінскага, Рэчыцкага, Слуцкага дыstryктаў. Да снежня 1812 г. у Мінскім дэпартаменце паспелі сфарміраваць егерскія (стралецкія) батальёны: першы (камандзір Юзэф Касакоўскі) і другі (Ракіцкі). Потым іх аб'ядналі ў адзін полк пад кіраўніцтвам Касакоўскага [3, с. 6; 6, с. 33; 12, с. 27; 16, с. 8–9, 162, 368; 171]. У Мінску пасля паразы Я. Канопкі пад Слонімам была сканцэнтравана частка беларуска-літоўскага войска (22-гі пяхотны, 18-ты уланскі, 1-ы егерскі полкі, батальён 23-га пяхотнага палка, частка 20-га ўланскага). 28 лістапада мінскі губернатар генерал Бранікоўскі вывёў з горада рэшткі войска (каля 1000 чал.), сярод якіх былі: 18-ты і частка 20-га ўланскія палкі, 23-ці пяхотны і жандармерыя. У

далейшым часткі 18-га ўланскага палка далучыліся да карпусоў французскіх маршалаў Ш.-Н. Удзіно і К. Віктора, удзельнічалі ў заходзе плацдарма на левым беразе р. Студзёнкі. Пасля бітвы на Бярэзіне перастаў існаваць 23-ці пяхотны полк, напалову зменышыліся 18-ты і 20-ты ўланскія палкі, калі 200 стральцоў налічваў 1-ы егерскі батальён, усяго некалькі чалавек засталося ад жандараў Мінскага дэпартамента [12, с. 31, 32].

СМАРГОНЬ. Людвік Пац, які меў на Смаргоншчыне маёнтак Дабраўляны, арганізаваў за свой кошт уланскі полк [19, с. 130, 152, 271].

Адсюль едзем па дарозе Р95 да Гальшан і Р48 на Навагрудак праз Іўе.

НАВАГРУДАК. Тут фармаваўся 19-ы ўланскі полк (камандзір Канстанцін Раецкі) — з кантаністаў Ашмянскага, Ваўкавыскага, Гродзенскага, Ковенскага, Лідскага, Навагрудскага, Слонімскага, Троцкага дыstryктаў. Фарміраваннем палка займаўся капітан Ксаверы Рымша, маёрам быў прызначаны Напалеонам Камінскі, шэфамі эскадранаў капитаны — Раствароўскі і Падканскі [16, с. 368; 17, с. 17-18]. Частка 19-га ўланскага палка пазней далучылася да 9-га польскага ўланскага палка пры 10-м кавалерыйскім корпусе Макданальда ў Гданьску. 1 ліпеня 1812 г. Камісія Часовага ўраду абвясціла аб стварэнні Народнай гвардыі, якая фарміравалася і ў Навагрудку.

З Навагрудка праз Бярозаўку едзем у Жалудок.

ЖАЛУДОК, мястэчка Лідскага павета Гродзенскай губерні. Тут Рудольф Тызенгаўз за ўласны кошт стварыў конна-артылерыйскую роту (124 чал. і 131 конь, 12 гармат). Сам стаў яе камандзірам. Пазней яна ўвайшла ў склад польскай артылерыі. У Жалудку знаходзіцца пахавальны склеп Тызенгаўзаў. Адсюль вяртаемся ў Гродна.

Можна прапанаваць яшчэ адзін маршрут:

БРЭСТ. Па загаду Камісія Часовага ўраду ВКЛ ад 1 ліпеня 1812 г. у Брэсце стваралася Народная гвардия.

ПІНСК. Тут фармаваўся 20-ты ўланскі полк (камандзір Ксаверы Абуховіч) складаўся з кантаністаў Беластоцкага, Бельскага, Брэсцкага, Драгічынскага, Кобрынскага, Пінскага, Пружанскага, Сакольскага дыstryктаў [16, с. 368; 17, с. 17-18].

КОБРЫН. Хаця гэтае месца ўскосна звязана з апошнім арміям ВКЛ, тут можна расказаць пра адну з першых перамог расійскай арміі над напалеонаўскім войскам [7, с. 89-95].

КАМЯНЕЦ. (у 1795-1940 гг. называўся Камянец-Літоўскі). 1

ліпеня 1812 г. Камісія Часовага ўраду абвясціла аб стварэнні Народнай гвардыі. Паколькі горад меў магдэбургскія права, у ім ішла арганізацыя гвардзейскага атрада.

З уключэннем населеных пунктаў бліжняга замежжа можам прапанаваць маршрут з выездам з Гродна ў Польшчу і Літву:

БЕЛАСТОК. Тут фармаваўся 21-ы пяхотны полк (камандзір Кароль Пшэздзецкі, пазней Антоні Гелгуд) з кантаністаў Беластроцкага, Бельскага, Брэсцкага, Драгічынскага, Кобрынскага і Сакольскага дыstryктаў. У Беластроку Народная гвардыя (камандзір Францішак Арсэці) налічвала некалькі дзесяткаў чалавек [16, с. 175–176, 368; 17, с. 17–18; 5, с. 11; 3, с. 6].

ВІЛЬНЯ. Тут фармаваўся 18-ы пяхотны полк (камандзір – граф Аляксандр Хадкевіч) з кантаністаў Ашмянскага, Браслаўскага, Вілейскага, Віленскага, Вількамірскага і Завілейскага дыstryктаў. У Вільні Народная гвардыя налічвала не больш 826 чал. (па дадзеным гісторыка У. Галубовіча — 1450 чал.) на чале з Касельскім. Прыняла ўдзел у баявых дзеяннях — абараняла свой горад ад рускіх войск у снежні 1812 г. 22 верасня ў «Літоўскім кур'еры» быў апублікованы зварот да суайчыннікаў Ігнація Манюшкі. Ягоны коннаегерскі полк (21-ы па нумары) фарміраваўся на Віленшчыне, дасягнуў калі 1200 чал., сам Манюшкі стаў палкоўнікам і ўзначаліў полк. Пазней полк стаў асноваю для сфарміравання 5-га конна-егерскага палка Княства Варшаўскага. У Вільні пасля паразы Я. Канопкі пад Слонімам была сканцэнтравана частка беларуска-літоўскага войска (палкі з Віленскага, Гродзенскага і Беластроцкага дэпартаментаў) [3, с. 6; 16, с. 175–176, 368; 17, с. 17–18].

Літаратура і крыніцы

1. Акты и документы архива Виленского, Ковенского и Гродненского генерал-губернаторского управления, относящиеся к истории 1812–1813 гг. // Виленский временник. Кн. V. Ч. 2. Вильна, 1913.
2. Беларусь и война 1812 года: Документы / Сост. А. М. Лукашевич, Д. Л. Яцкевич. Мінск, 2011. С. 442–443.
3. Галубовіч В. Напалеон на Беларусі // За передовую науку. 1990. 29 июня.
4. Краснянский В. Г. Минский департамент Великого княжества Литовского (эпизод из истории войны 1812 г.). СПб., 1902.
5. Кудряшов И. Ю. Вооружённые силы Литовского княжества 1812 г. М., 1991. (на правах рукапісу).
6. Кудряшов И. Ю. Приэрак Великой Литвы // Родина. 1992. № 6–7.

7. Лякин В. А. Белорусские поля сражений 1812 года. Мозырь, 2009. С. 23.
8. НГАБ у Гродне, ф. 1168, вол. 1., спр. 8, арк. 66–66 адв.;
9. Орловский Е. Ф. Гродненская губерния в 1812 г. Исторический очерк. Гродно, 1912.
10. Піліпчык В. 1812 год: Грамадзянская вайна // Літаратура і мастацтва. 1993. 12 сакавіка.
11. Ружанец А. Літоўска-беларускае войска цэсара Напалеона // Беларуская мінуўшчына. 1995. № 1.
12. Талляронак С., Блінец А. Апошняя армія ВКЛ (1812–1814) // Беларускі гістарычны часопіс. 1996. № 2.
13. Тарасаў К. Памяць пра легенды. Постаці беларускай мінуўшчыны. Выд. 2-е. Мінск, 1994.
14. Філатава А. Далёкая вайна // Чырвоная змена. 1994. 5 лістапада.
15. Belecki R. Encyklopedia wojen Napoleonskich. Warszawa, 2002. S. 190.
16. Iwaszkiewicz J. Litwa w roku 1812. Krakow – Warszawa, 1912.
17. Mienicki R. Ziemia Nowogródzka w dobie poroźbiorowej. Wilno, 1935.
18. Pawłowicz E. Nowogródek w XIX wieku. Lwów, 1902.
19. Puzyńia G. W Wilnie i w dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815–1843. Wilno, 1990. S. 345.
20. Skarbek F. Dzieje Księstwa Warszawskiego. T. 3. Warszawa, 1897.